

15 верасня традыцыйна ў Беларусі адзначаюць сваё прафесійнае свята бібліятэкары. У нашым універсітэце студэнты філалагічнага факультэта і прадстаўнікі літаратурнага музея падрыхтавалі для супрацоўнікаў «храма ведаў» прыёмны сюрпрыз-віншаванне.

САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!

У гэты святочны дзень ва ўтульнай чытальнай зале было шматлюдна. Тут гучалі віншаванні ў адрас бібліятэкараў, а таксама аўтарскія вершы загадчыка народнага літаратурнага музея нашага ўніверсітэта, кандыдата філалагічных навук, дацэнта кафедры літаратуры, паэтка Вольгі Іванаўны Русілк і загадчыка кафедры літаратуры, кандыдата філалагічных навук, дацэнта, паэтка Алены Уладзіміраўны Крыклівец.

«Бібліятэкары – людзі, якія могуць знайсці для чытачоў амаль што немагчымае», – адзначыла Алена Уладзіміраўна.

«Мы без вас нікуды, і вы без нас таксама», – дадала Вольга Іванаўна.

З АСАЛОДАЙ АД ЧЫТАННЯ

Не абышлося на свяце і без падарункаў: бібліятэцы перадалі кнігі выпускнікоў філалагічнага факультэта. Напрыканцы студэнты правялі цікавы і «смачны» конкурс на веданне прыказак, прымавак ці выслоўяў пра кнігу. Хто ведаў, атрымліваў цукерку.

З УСМЕШКАЙ І Ў АКУЛЯРАХ

Як выглядае сучасны бібліятэкар? На інтэрактыўнай пляцоўцы ў фав другога паверха

бібліятэкі можна было ўбачыць розныя смайлікі, выбраць той, які адпавядае вашаму ўяўленню пра знешні выгляд і характар супрацоўніка бібліятэкі, і прагаласаваць.

У БІБЛІЯТЭКАРЫ ПАЙДУ, ХАЙ МЯНЕ НАВУЧАЦЬ!

Таксама ў гэты дзень у чытальнай зале кожны студэнт мог акунуцца ў цікавы кніжны свет і ненадоўга стаць бібліятэкарам. Па словах стажораў, апэратыўна знайсці неабходную кнігу

ў фондзе было нялёгка. Некалькі дапамагалі супрацоўнікі бібліятэкі.

ПАЗНАВАЛЬНЫЯ МУЛЬТФІЛЬМЫ

Ніколі не глядзеў мультыкі ва ўніверсітэце? А ў гэты дзень такая магчымасць была. У фав першага паверха бібліятэкі праходзіў мультпаказ «Кніга ў кадры», дзе кожны мог паглядзець мультфільмы на матывах знакамітых мастацкіх твораў.

САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ...

У аддзеле перыёдыкі можна было ўбачыць унікальныя экспанаты: самую вялікую кнігу – «Classical Japanese prints» і самую маленькую – «Манифест Коммунистической партии» М. Энгельса і К. Маркса. На экспазіцыі былі прадстаўлены таксама самая цяжкая кніга – «Астрамірава Евангеле», якая важыць амаль 6 кг, самая апетытная – «Энцыклапедыя беларускай кухні» і іншыя.

Алесь МЯДЗІЛЬ.

На здымку: падчас віншавання бібліятэкараў.

